

ПРОЛЕТАРЫ УСІХ КРАЕЙ, ЗЛУЧАЙЦЕСЯ!

ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА

№ 109 (1076) ПАНДЗЕЛАК, 12-га мая 1930 г.

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ**
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСІ:
1 месяц 30 кап.
3 месяцы 90 .
6 месяцаў 1 р. 80 .
1 год 3 р. 30 .
АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Телефоны: рэдактара—7-25,
секретарыт—12-19.
АДРАС НАНТОРЫ:
Комсамольская 25, тэлеф. № 908.

Год выдання X.

Адкрыўся V пленум ЦК ЛКСМБ

учора, а 7 гадзіне ўвечары ў залі пасяджэннія ЦК КП(б)Б адкрыўся пяты пленум ЦК ЛКСМБ.

З дакладам аб выкананыі дырэктыў ЦК КП(б)Б Г. С. О. Р. ЦК усесім выступіў сенратар ЦК ЛКСМБ тав. ПА-
ЛЯКОУ.

Пленум атрымаў прывітальнуэ тэлеграму ад японскага ўдарніка гор. Магілеву, на якую пленум па-
слаў адказную тэлеграму.

Сёньня з раніцы пачнуцца спрачкі па дакладу тав. Палякова.

(Даклад тав. Палякова будзе зменшан у заўтрашнім
кунары)

Кайданы імпэрыялізму разбіваюцца магутнымі молатамі рэволюцыі

Кітайскі рэволюцыйны рух праходзіць пад знакам барацьбы, за ўсекітайскую савецкую ўладу рабочых, чыні і салдат

Склікаецца першы зъезд саветаў рэволюцыйнага Кітаю

НАПЯРЭДАДНІ 1-га ЗЪЕЗДУ САВЕТАЎ КІТАЮ

Артыкул члена політбюро Кітайскай компартыі Чэн-Хуанха

З таго часу, як два гады тому на-
далі савецкая ўлада ў Кінгтонае,
кітайская аграрная рэвалюцыя ні-
чынна расце і зараз дася-
гнула набывалага размаху.

У шмат якіх вобласцях Пауднёв-
шчына паўстаўшыя сяляне захапілі
уладу і стварылі саветы.

З партызанскіх атрадаў вырастое-
чыя сіянская армія. Ажы-
чынныя клясавыя барацьбы ў гарадох,
росты-імпэрыялістичнага руху за-
чынныя рух у кітайской арміі, які вы-
расце ў шматлікіх бунты, — усе гэтые
закінчылі ўказываючы, што кітайская
рэволюцыя ідзе да новага ўлады.

Паўхаленіальны Кітай, які служыць
аранаю барацьба іх агенту—бела-гено-
таліту, перажывае крызіс, які ўсе
больш абвастраеша. Гене-
ральскія вайны ѿ спыняючыя. Неапі-
сумная навіда, голад, беспрацоўне зра-
біцца бытавым зъявішчам. Пры гэтых
абставінных улада пануючай, ракамі
чырвонай распадацца і жаўртва мас-
тычнай формы. Такое об-
ектуе становішча, пры якім кітай-
скія рэволюцыйныя шырыцы і мачні.

Вялікая кітайская рэвалюцыя 1925-27
году не памерла. Яна жыве ў широ-
кіх масах рабочых і сялян. Усе разу-
мы, што толькі военна перамога
можна, толькі ўтварэнне савецкай
рэвалюцыі, заўжды ўсім Кітай пакладзе канец
улады за ўсімі кітайскімі бела-генераламі і імпэри-
ялістичнага рабаўніку.

Рэволюцыйная сіяндомасць жыве
у мільённых масах мачні, чым калі-
бы было. Кампартыя Кітая аб'ядна-
ла сілы ў юніпрымірчай барацьбе
супроты правага опортунізму і
«опортуністичных ухіліў». Кірау-
ніцтва партыі зрабілася адзінім і моч-
нім. Гэтым самым партыя набыла
шэршті, і не сіла ў шмат разоў
вырасла. Такія суб'ектутыны сілы,
кітайская служацца парукаў перамогі кітай-
скай рэвалюцыі.

Партызанская барацьба сялян і а-
грарная рэвалюцыя—заруз у Кітай га-
ноўныя сымптомы кітайской рэвалю-
цыі. За апошнія гады рэвалюцыйныя
біткі сялян пад кіраўніцтвам компарты-
іи разыўваліся і шырыліся на толькі
на поўдні Кітая. У паўночным Кітая
стале стыхійна пад сіцягам «чырво-
най пік» і «вялікіх мячоў» узвіяліся
супроты панаванія мілітарыстік.

Моцны рух разыўся таксама сярод
магамстанскіх сялян у суязе з раз-
меркаваннем продуктаў у гарадаў
на падпісі. Праўда, нічэхда, «Чырвонай
пікі» і «Вялікі мяч» яшчэ не знаходзя-
цца пад кіраўніцтвам иулаю. Але ў
агульным і цэлым гэтая организація
выступаючы супроты ўсіх тых, хто
эксплатуе сялян ўлады.

У шрагу месцы земляўласцікі з да-
памогаю гарніданаўскіх вайсковых
частыц установілі сваю ўладу і са-
гналі сялян з ўзмілі. Яны на толькі
адабралі ў сялян сваю землю, але так-
сама захапілі вчасткі якія належалі
бедным сялянам. Але чым больш лю-
дасць земляўласцікі распраўляючы
з сялянамі, тым больш забвастраеща
барацьба сялян з ўзмілі.

На поўдні Кітая ў шрагу месцы
жужко конфіскавана зямля. Усюды, дзе
нічэхна ўлада пануе, сяляне уста-
навілі ўладу саветаў. Для замашаван-
ня дасягнутых завадаў організація
чырвоне сялянскае апальчынне. Межы
зямельніца і ўся зямля разыўраю-
чыся паміж беднымі сялянамі і
чырвонаармейцамі. Сельсаветы зрабі-
лі на толькі гэтага, яны ўвіялі таксама
8-гадзінныя працоўныя дзень і ахову
працаў.

Улада саветаў устаноўлена ў 18
вобласцях. Наибольш буйныя з
іх складаюцца з 8-мі акруг, проб-
ныя з трох. У руках рабочых і ся-
лян таксама шэраг акруговых га-
радоў, якія служацца месцапрэ-
зыннем саветаў. У Захаднім Фу-
зіяне савецкая ўлада ўстаноўлена ў
8-мі акругах. Гарады: Луихоу,
Юдзін, Сінхан, Даінзан заняты
чырвонай арміяй над камандаван-
нем Чу-дзі і Мао-Цзэ-Дуна. У Гу-
аноі савецкая ўлада трывама ў сва-
іх руках 6 акруг і важнейшыя га-
рады гэтай вобласці.

4 вялікіх вобласці заняты са-
ветамі ў провінцыях Хубэй і Гуанси.
За выключэннем Ухану, уся провін-
цыя Хубэй—у руках «чырвонай ўла-
ды». Ва Ухане іншою началіся вы-
ступленыя рэволюцыйных рабочых, і
тамтэйшыя рух зробілі адным з га-
лоўных апорыў пункту рэволюці-
онага руху. У Та-яў у праўніці Ху-
бэя (там знаходзіцца Ханеніскі мі-
талургічны завод) у сінені мінует
супроты і «вялікіх мячоў» узвіяліся
панаўнікі мілітарыстік. Два ўзбунтаваўшыхся панаўнікі сумесна з

рабочымі міталургічных заводаў і з
чырвоным сялянскім апальчыннем пад-
нялі паўстанье ў вёсках і ўзмілі
савецкі сцяг. Хаця зараз горад Та-я-
лано ў руках белых, ўсё ж заходняя
частка Хубэя засталася моцным рэво-
люцыйным цэнтрам.

У часе гэтага пра эсу паглыблен-
ня аграрнай рэвалюцыі ўдалося ства-
рыць чырвоную рабоча-сіянскую
армію. У мінулы год у суязе з
абвастраезнім клясавым барацьбамі
аднадалі ўзброены сілы сялян. Гене-
ральскія вайны надзвычайнікі пагор-
ышылі жыццёвымі ўмовы салдат. У
выніку, адначасова з аграрнай рэво-
люцыйнай адбываўся таксама салдацкія
бунты, у выніку чого ўзброены сілы
сялянамі, тым больш забвастраеща
барацьба сялян з ўзмілі.

На часе рабоча-сіянских атрадаў
стаяць правадыры рабочых і сялян,
якія зрабілі вялікую кітайскую рэ-
волюцыю. Усе іныя стацьі на пункце
погляду клясавыя барацьбы і атры-
малі ўзброеныя сілы сялянскіх апаль-
чынне ў складзе 9-ці частыц. кожная
з якіх складаецца з 5 тысяч чалавек,
узброеных сучаснымі і старымі
ружкамі.

На часе рабоча-сіянских атрадаў
стаяць правадыры рабочых і сялян,
якія зрабілі вялікую кітайскую рэ-
волюцыю. Усе іныя стацьі на пункце
погляду клясавыя барацьбы і атры-
малі ўзброеныя сілы сялянскіх апаль-
чынне ў складзе 9-ці частыц. кожная
з якіх складаецца з 5 тысяч чалавек,
узброеных сучаснымі і старымі
ружкамі.

На той час, як 1-га жніўня і ў га-
дзіні Кастрчыкавай рэволюцыйной
рэбячыні заснаваныя вы-
ступленыя рэволюцыйных рабочых, і
тамтэйшыя рух зробілі адным з га-
лоўных апорыў пункту рэволюці-
онага руху. У Та-яў у праўніці Ху-
бэя (там знаходзіцца Ханеніскі мі-
талургічны завод) у сінені мінует
супроты і «вялікіх мячоў» узвіяліся
панаўнікі мілітарыстік. Два ўзбунтаваўшыхся панаўнікі сумесна з

У той час, як індыйскія рэволюцыйнікі, асуджаныя па Міруц-
каму процесу, пакутуюць у турме, закованыя ў кайданы, арыштава-
наму Гандзі прадстаўлен неабходны «комфорт». (З газеты).



РАБОЧЫ-ІНДУС.—Пакажэце мне, хто як сядзіць у капіталі-
стичнай турме, і я скажу вам, хто сапраўдны рэволюцыйнік.

куючы падтрыманню мас, яны заўсё-
ды перамагалі добра ўзброеныя і моц-
ныя сілы праціўніка. Гэтая непера-
можнасць чырвоных армій—прычына
таго, што імпэрыялізм, кітайская бур-
жуазія і паны стварылі аднайменны фрон-
т супроты рэволюцыі, Гомінданаўскія
мілітарысты наўроўваюць свае атры-
ады ў вёскі для «чысткі». Імпэрыялі-
стичны імпульс пелагордна сваімі ўз-
броянімі сіламі падавіці кітай-
скую рэволюцыю. Так, францускі ім-
пэрыялізм паслаў з Інда-Кітаю ў Дан-
жуа сапамялі для падаўлення кому-
ністичнага паўстання.

Імпэриялістичныя вайны караблі
былі пакіданы ўніх на раці Янзы-
каб праправа сувязь між чырвонымі
арміямі. Нічэхда імпэриялізм не хоча
адставаць ад другіх і пасылае сваіх
афіцэроў, якія пачынілі напады на
Чан-Кай-Шы падавіці рэволюцыйныя
масы. Аднак, усе гэтага замахі разы-
біваюць аб уздым кітайской рэволю-
цыі, рэволюцыйнізованыя сусветнага
пролетарыата і пераможніе ўзмач-
неніе СССР.

Пры гэтых умовах, калі аграрная
рэволюцыя разыўваецца, савецкія воб-
ласці пашыраюцца, сіла рабоча-сі-
янская армія, чырвоная армія, чыр-
воне сіянская апальчынне і рабо-
чыя масы ў гарадох будуть марши-
раваць пад сіцягам вялікай кітайской
рэволюцыі.

30-е мая пакладае пачатак новому
этапу кітайской рэволюцыі.

РБ комсамольскай организаціі асаб-
ліва за апошні час значна паслаў.
Партпрымацаваныя не ходзяць на
сходы ячэек. Ёсьць моманты ад-
міністравання, камандавання з боку
партпрымацаваных комсамольскіх
ячэек.

Мы залу́лем,—сказаў у канцы
тав. Шпектараў,—што Фрунзэўская
районная парторганизація здолна і
будзе праводзіц генэральную лінію
ленінскай партыі ў жыці.

Конфэрэнцыю віталія делегацыя
рабочых будаўнікоў Універсытэцкага
гарадка. Ад імі делегацыя выступіў
тав. Каракаў.

Мы рабочыя, у адказ на про-
вакацію нашых ворагаў, залу́лем,
што пакладзем усе сілы на тое,
каб выкананыя піцігодку ў 4 гады.
Ніхай ворагам на сініца перамога-
ніці, бо мы не здадзимо сваі
сцягі імпэриялістичнай бацькаўшчыны.

Найлепшай парукаў гэтага залу-
чэння тое, што сёньня 32 рабо-
чыя нашай пабудовы, з вытворчым
стажам ад 23 да 4 год, падаўць
заяву аб прыніціці іх у партыю.

З адказным словам ад імі кон-
ферэнцыі выступіў тав. Каждан.

Фрунзэўская партконфэрэнцыя

„МЫ ЗДОЛЬНЫ І БУДЗЕМ ПРАВОДЗІЦЬ ГЕНЭ- РАЛЬНУЮ ЛІНІЮ ПАРТЫІ Ў ЖЫЦІЦЕ"

Трэці дзень конфэрэнцыі пачаўся
на падпіс

КОЙДАНАУШЧЫНА РАПАРТУЕ АБ ПАХОДЗЕ

Комсамольским паходам за организацию працы ў колгасах яшчэ больш рашуча павернем организацию тварам да вытворчасці ў колгасах

Ячэйка Вільшчынскай ШСМ, Станькаўская і местачковая ячэйкі не праводзяць нікай працы Хваляй соцялістычнага спаборніцтва комсамольскіх мас і працоўнай моладзі разгорнем шырокую работу па организаціі працы ў колгасах

ВУЗДЗЕНЦЫ, СЛУХАЙЦЕ! —

Койданаўцы вас выклікаюць

Пленум Койданаўскага райкому комсамолу выклікае на соцялістычнае спаборніцтва для лепшага правядзення паходу за организацію працы ў колгасах Вуздзенскую раённую организацію, ставячы перад сабой наступныя задачы:

Організація пры кожным колгасе вытворчыя камісіі і працу вытворчых нарад, а таксама організація працы вытворчых нарад і пры асобных буйных брыгадах—колгасчынкаў.

У 10 колгасах організація ударных брыгады, упягнуўшы ў іх працу ўсіх комсамольцаў, моладзі і дарослых колгасчынкаў.

Правесці працу 5 колгасаў на нормаваную выпрацоўку і відзельныя расценкі, разъмеркаваўшы ўсе віды працы па разраднай аплоце.

Правесці нараду комсамольцаў-брэгаднікаў, кіраўнікоў вытворчых камісій і ўдарнікаў.

Правесці па 5 колгасах вытворчыя вечары з прэміяннем лепшых брыгадаў і ўдарнікаў.

Правесці раённую конферэнцыю батрацкай моладзі неколгасчынкаў.

Ячэйкам ШСМ і дзіцячай калёніі організація працы ў 46 асоб для дапамогі ў працы колгасам.

Атрадам "ЛК" праверыць выкананне дыректыў у колгасах аб правядзеніі агра і зоомінімуму і выкананне дыректыў аб пашырэнні пасеўплошчы.

Пры раіштабе за час месячніку паходу выдаць два нумары на сценгазеты і адну старонку ў шматтыражы "Трактар".

Секретар РК КСМ ПАЛЕЙ.

Належнага пералому ўсё јшчэ НЯМА

Асобная комсамольская ячэйка Койданаўскага раёну, выступіла ў паход па организаціи працы ў колгасах і практичнай ім дапамогі маюць ужо некаторыя посьпехі.

Ячэйкі ў гэтых напрамку прарабілі значную працу.

Станькаўская ячэйка (дзіцячая калёнія) організавала брыгаду з комсамольцаў, у ліку 16 чалавек, якія накіраваны ў колгасы імя "Звязды" і "Леніна", дзе будуть працаўцаў да сканчэння ўсёй вясенняй пасеўкі.

Негарэльская ячэйка (чыгуноў) сабрала падшвейнаму колгасу імя Крупской 280 рублёў грашыму, запоўніла радавую сеялку. Комсамольцы з беспартыйнай моладзі зদзіўлююць для систэматычных выхадаў у колгас і дапамогі иму ў працы на полі.

Татарчынская ячэйка (ШСМ) накіравала дзве брыгады ў колгасы імя "1 мая" і "За ўладу саветаў". Брыгада ў колгасе "1-га мая" правіла апрацоўку калія 2 гектараў клубніцы, а брыгады ў колгасе "За ўладу саветаў" правіла апрацоўку 10 гектараў саду.

Адначасова асобная ячэйка организаўца працу ў колгасах па мазанінні імі практичнай дапамогі індывідуальным бядніцкім гаспадаркам. Станькаўская ячэйка, сумесна з колгасам імя Леніна, дапамагла апрацаўцаў глебу трох бядніцкім чырвонаармейскім сем'ям.

Вось яны—ленафон!

Аднак, разгарнуўшася праца паходу не ўзыяла яшчэ на практичную працу ўсе звычайні комсамольскай организації. Ёсьць і да гэтага часу асобная лежаковікі, якіх паход за организацію працы ў колгасах і задачы практичнай дапамогі колгасам піколі не здравалі.

Спачатку местачковая ячэйка які-бы пачалі працу. Ячэйка РПП на пашырэнні паседжанын вынесла рашэнне аб дапамозе ў працы падмініструмента Новасадзкому сельсавету, але гэта толькі, на вілікі жаль, і засталось пастановай. Ніякай дапамогі ячэйка не аказаўца. Нават Койданаўскому местачковому колгасу імя 9-га студзеня" ячэйкі ў працы не дапамагаюць.

На лепш abstaiць справа і ў ячэйцы ШСМ Вільшчыны, якая амаль нічога не рабіць па паходу. Асобны колгасчынок ў Старэнках на працу выходзяць з вілікім спазненінем (Габрыеля). Сад да гэтага числа не засеян, прышчепкі псуцца. Кредыты скарыстоўваюцца не па назначэнню (атрыманы кредит на кооперацівне батрацкую часткову ўжо скарыстаны на іншыя патробы). Насенне высыпаецца без усялякага вучоту і разьліку, не пратручуваецца і г. д.

Секретар комсамольской ячэйкі, сябра колгасу, ён-же сэкратар

ПАЛЕЙ.

Сельсавету — Чарнагурску — разважае: "я не ведаю аб такім становішчы, ў колгасе". Наогул, трэба адзначыць, што кіраўніцтва ячэйкі не змагло організація комсамольцаў для практичнага ўдзелу ў гаспадарчым будаўніцтве свайго колгаса і ячэйка стаіць у баку ад колгаснага жыцця.

Задачай далейшай працы ячек і ўсіх организацій павінна быць выкананне ў паходзе за организацію працы ў колгасах ўсіх ячек і кожнага комсамольца.

Следзячы паслану ўсім ячекам

ЦК ЛКСМБ АБАВЯЗАЎ КОМСАМОЛЬСКІЯ ОРГАНІЗАЦІІ БЫЦЬ АДКАЗНЫМІ

ЗА ВЫКАНАНЬНЕ НАРКАМЗЕМАУСКАГА ЗАДАНЬНЯ

Па-бальшавіцку выкананец заданьне

Зъмяшчаючы пастанову сэкратарыту ЦК ЛКСМБ аб зада-

чах і практичных мерапрыем-

ствах у працы комсамольскіх

организаций па выкананью за-

даньня НКЗ Беларусі нарых-

тоўцы двух мільёнаў тон сі-

лосных кармоў, рэдакцыя газэ-

ты "Чырвоная Зміна" зъявя-

ла

таецца да комсамольской орга-

нізаціі з заклікам разгарнуць

широкую масавую працу вакол

мерапрыемстваў сілосавання

на старонках нашай газеты сы-

стэматычна асьвятляць свае

поспехі ў выкананні задань-

ня. Чакаем практичных выні-

каў працы.

Пастанова сэкратарыту ЦК ЛКСМБ

Абгаварыўшы адкрыты ліст

НВЗ БССР, сэкратарыят ЦК

ЛКСМБ, выходзячы з задач,

пастаўленых партыяй па мак-

сымальнаму развіцію жы-

ўлагадоўлі, якая ў сельскай

гаспадарцы БССР мае вялікое

значэнне (валавая продукцыя

жывёлагадоўлі за 1929 год па

БССР складала ад ўсёй про-

дукцыі сельскай гаспадаркі

каля 33 проц.), зважаючы на

тое, што шпаркі рост на-

шай жывёлагадоўлі ў далей-

шым залежыць ад вырашэн-

ня кармовай проблемы, што

сілос на палову вырашае гэ-

ту задачу і таму сілосаван-

не кармой павінна адъ-

граць рашающую ролю ў вы-

рашэнні кармовай проблемы,

што перед БССР паставілі

на баявую задачу зарыхта-

ваць у бягучым годзе на менш

двух мільёнаў тон сілосной

масы,—пастанаўляе:

1. Пратаанаваць ўсім АБ, РК

і ячэйкам разгарнуць шыро-

ку раслужмачальную работу

як унутры организаціі, у кол-

гасах, савгасах, так і ў індыві-

ідуальных бядніцка-серад-

ніцкіх гаспадарках, абары-

сці і неабходнасці организа-

ці сілосавання кармой.

2. Абавязаць усе комсамоль-

скія ячэйкі савгасаў, колгасаў

і вясковыя организаціі на

менш як на 30 сілосных ям

на кожную ячэйку, шыроку

прыягнушы да гэтай пра-

цы бядніцка-серадніцкую ся-

лянства. Кіраўніцтва гэтай

працы ускласці непасрэдна

на раікомы комсамолу.

3. Пратаанаваць АБ і РК за-

бяспечыць курсы па сілосав-

анню комсамольскім кад-

рамі, дзеяя чаго зрабіць ў о-

рганізаціях належны падбор.

Перабудавацца бальшавіцкім тэмпам

Снарыстае прыклад дзяялініцаў—выправім хібы ў працы

вытворчай камісіі і нарад у кол-

гасе, комсамольцам прыняць акты ў

ны ўдзел, узяўшы на сябе ініцы-

тиву зьбіраць прапановы сярод

колгасчынкаў. Адказны за выка-

нанье вылучыць т. Досіна М.

Да 1 мая аформіць усё брыгады,

уцягнуўшы ў іх працу ўсіх комса-

мольцаў, беспартыйную моладзь

і дарослых колгасчынкаў. Комса-

мольцам, якія працаюць па паліў

рыгі, правесці падрыхтоўчую

ЛЕНІНСКАЯ ТЭОРЫЯ—МАГУТНЫ СРОДАК У БАРАЦЬБЕ ЗА ГЕНЭРАЛЬНУЮ ЛІНІЮ ПАРТЫ!

РАШУЧА БІЦЬ ПА ТЫХ, ХТО НЕДАЦЭНЬВАЕ ПОЛІТЫЧНЫХ ЗАДАЧ ПАДРЫХТОҮКІ ДА ПОЛІТБОЮ. ХТО ЗВОДЗІЦЬ ІХ ДА ГУЛЬНІ Ў „САЛДАЦІКІ”,—РЫХТУЕЦЦА ЧАРАПАШЫМІ ТЭМПАМІ

Пераможцам будзе лічыцца той, хто добра праца практычныя пытаныні, дасьць лепшыя паказчыкі выкананыя прамфінпляну, разгортваныя колектывізацыі, правядзенныя бальшавіцкай сяўбы

ПОЛІТБОЙ—МАГУТНЫ ШТУРШОК

да найбольшага аўладаньня комсамольцамі тэорэтычнымі ведамі

Наступленне пролетарыту разгорнутым фронта на капиталістычныя элементы гораду і вёскі, вырочно-караныя капіталізму з экономічных культурно-іздвоўгічных позыцый, патрабуе ад кожнага комсамольца і ўсёй працунай моладзі монолітнай ячэйкі абароны свайг ячэйкі, раёну, сваіх шэрагаў, бальшавіцкай упартацыі у барацьбе на ўсіх фронтах соціялістычнага будаўніцтва. Моладзь, не прашоўшы школы грамадзянскай бойкі, практикі і загартоўкі ў падпольнай барацьбе, павінна ведаць, што лепшай школай для рэволюцыі ёні змагаючыся ў клясавых бойках за соціялізм, мець толькі клясавае пачуццё чи неудастакова, неабходна быць падкамандырованым марксістко-ленінскімі ведамі, быць цвёрдым у тым, што правадзіць партыя, мець цвёрдую рэволюцыйную перспектыву.

Вузкі практыцызм, адварваны ад тэорэтычнага асьвятлення руху ў яго цэлым, праграе звесці рух на няправільны шлях

З метай падышэння тэорэтычных ведаў, спачатку правядзенныя трохмесячніку беларускай пролетарскай культуры і культуры нацменшасці ЦК ЛКСМБ абвясцілі усебеларускі політбой па нацыянальную і піцігоды.

Гэтае вілікае політычнае мерапрыемства комісія Беларусі павінен правесці з усёй адказнасцю, прагнучы як у систэму падрыйхтоўкі да політбою, так і ў час самога правядзення найбольшую колькасць беспартыйнай працунай моладзі і дарослых рабочых.

Ход разгортваныя падрыйхтоўкі да політбою комсамольскай организацыі паказвае недавальняючыя якія. Ёсьць частка працаўнікоў, якія жадае „вызруціцца“ з політбою, а не правесці яго як належыць, яна ператварае вілікае політычнае мерапрыемства ў гульню ў „салдацікі“.

Пачынаем месячнік „Чырвонай Зъмены“

Кожны комсамолец—практычны ўдзельнік месячніку

Адзначаючы вілікую ролю „Чырвонай Зъмены“ у комсамольскім руху Беларусі ў сувязі з 9-гадовым юбілем яе існаванія, ЦК ЛКСМБ правядзене ўсе организацыі комсамолу, АБ, РК і ячэйкі шырокі разгарнуць работу па прасоўванію „Ч. З.“ у гушчы працунай моладзі, разгарнуць шырокую масавую работу вакол газеты.

З метай ажыццяўлення і популярызацыі задач і работы газеты, члены неабходных правесці месячніка „Ч. З.“ у организацыі (з пастановы ЦК ЛКСМБ па дакладу „Ч. З.“).

Неабходна зараз-жа, закасаўшы рукаўы, з комсамольскай напружанасцю прыняцца за выкананыя гэтае пастановы ЦК ЛКСМБ.

Месячнік „Чырвонай Зъмены“ які праводацца з 15-V па 15-VI павінен правесці месяцам організацыі масавых народнасці за выкананыя газеты, працаўнікі ячэйкі выканалі цэнтральныя лічбы па выпісцы „Чырвонай Зъмены“.

У першыад правядзенія месячніку кожная ячэйка павінна заслушаць даклад аб работе „Ч. З.“ (Матар'ялам

іх гагага можа служыць даклад редактара „Ч. З.“ тав. Джэлюка, дакладаваны ў газэце № 105 ад 8 мая), аднак, будзе памылкай дубль, што дакладам аб „Ч. З.“ можна аблежавацца. Аблежаваныес нашай газеты на шырокіх сходах павінна дасць штуршокі да работнікаў масавых мерапрыемстваў вакол газеты. Суды над „Чырвонай Зъменай“, дыспуты: ці за-

давальняе нас „Ч. З.“, куткі і дошкі газеты павінны заніць пачеснае месца ў кожным цеху, чырвоным пагонам, якое і г. д. Колектыўнае аблежаваные матар'ялаў, змяншаных у „Чырвонай Зъмене“, паможа редакцыі ішча больш узмацніць не-пасрадную сувязь газеты з рабоча-сілянскай моладзьлю.

Кіраўніцтва юнкорамі з боку ячэек дагэтуль знаходзіцца на мёртвым пункце. У час месячніку неабходна стварыць пералом у гэты сур'ёзны галіне работы. Як першае пачынанье, патрабна правесці ячэйкавыя, раённыя і агульна-гарадзкія нарады юнкораў, працаўнікі пытаныні аб чарговых задачах нашага комсамольскага друку. На гэтых-же нарадах утварыць спэцыяльныя юнкорускія брыгады „Чырвонай Зъмены“, якія, сумесна з упаўнаважанымі, павінны здзяйсніць звязаніем, больш цесна звязанымі звязаніем, звязаніем з рабоча-сілянскай моладзьлю. Гэтыя нарады павінны пакласці пачатак систэматычнай работе з юнкорамі і кіраўніцтву імі з боку комсамольскіх организаций.

Становішча комсамольскіх насьценчыкі газет і комсамольскіх старонак у шматтыражках у нас надзвычайна нездавальняючэ. У большасці яні ашчыні не адпавядаюць сучасным патрабаванням. Жыцьцё ідзе ўперад, а насьцендрук пад час за ім не пасыпвае. Неабходна зараз-жа работы павінна дасць штуршокі да работнікаў насьценчыкі і шматтыражакам у месячніку „Чырвонай Зъмены“.

Кожны чытач „Ч. З.“ павінен звязацца з непасрадным практычным ўзмацніць кіраўніцтва пісавым друкам; работнікі насьценчыкі і шматтыражак павінны шчыльней звязацца з редакцыяй „Чырвонай Зъмены“.

Харкоў.

Пачынаем месячнік „Чырвонай Зъмены“

Пачынаем м

Агляд грамадзкага харчаванья

МЫ ПЫТАЕМ

другая гомельская, першая менская, рэчыцкая і іншыя сталоўкі разгорнуць сваю працу па агляду грамадзкага харчаванья?

загадчыкі тыпу ЛАНДА і ПІК зацікаўца справай палепшаньня грамадзкага харчаванья?

офіцыянты ЧЫЖЫ і іншыя шкоднікі, антысэміты будуць выкінуты з шэрагаў працаўнікоў грамадзкага харчаванья?

КАЛІ:

ОРГАНІЗАЦІЯ СПРАВЫ ГРАМАДЗКАГА ХАРЧАВАНЬЯ—БАЯВОЕ ПЫТАНЬНЕ ДНЯ

Загадчык Ланда і слухаць не жадае

У школнай сталоўцы Дамановіцкай ШСМ (Мазыршчына) харчавенца 75 вучнаў стыпендыатаў. Калі зайсьці ў гэтую сталоўку, дык у вочы кідаецца забрудненасць падлогі, сцен і сталоў. Цесната, крык і шум.

Меню ніколі не міняецца, што вельмі дранна адбіваецца на адвароў вучниу.

Калі аб гэтых гавораць загадчыку школнай гаспадаркі Ланда, дык ён нават і слухаць на хоча. Бываюць выпадкі, калі Ланда выйджае куды-небудзь і вучні застаюцца без харчоў і іншых продуктаў.

Хто зверне ўвагу на Дамановіцкую вучнёўскую сталоўку, хто палепшиць харчаванье 75 вучніў і санітарны ўмовы? Мы чакаем конкретных заходаў.

М. Г. Г. А. К.

ВЦРК,—пліта рухнула!

Віцебскі Цэраброк малая ўдзяляе ўвагі грамадзкаму харчаванью. Ячэйка КСМ Нархарч трох месцы таму назад дагаварылася з першым РК КСМ і ВЦРК аб адчыненіі прикладнай вольноты-маладзёжнай сталоўкі, у якой будзе працаўца моладзь і фабзавуч кулінараў.

Дагаварыліся... і кірыце на здраўсе. Зі сакавіка гэтага году склікалі сход штату сталоўкі і вучніў ФЗВ-кулінараў, дзе склалі ўдарную брыгаду па соцспаборніцтву, вытворчую камісію. На гэтым і скончылі... і-га красавіка прышлі на работу па ўсіх правілах усе

Д. С.—НІ.

павары, судамойкі ФЗВ і астатнія. Распачалі працу, але... а 12-й гадзіне дня пліта рухнула і супавы кацел рарапозіўся. Усе хадзілі, як у вар'яцкім доме, бо калі працевалі б яшчэ адну гадзіну, мог-бы здарыцца няшчасны выпадак.

Неабходна прысягнуць да адказнасці за такое "мудрае" будаўніцтва, бо такім падыходам да грамадзкага харчаванья далёка ўздеш і адчыніць сталоўку ды яшчэ вольноты-маладзёжную пры падрыхтоўцы на съехе нельга.

Д. С.—НІ.

СТАЛОЎКУ ПАБУДАВАЛІ, АЛЕ...

У студзені месцы гэтага году ў містечку Заслаўлі закончылася пабудова вілікай грамадзкай сталоўкі. Кредытнае таварыства адпусціла на пабудову новай сталоўкі шмат сродкаў. Ноць і пры вілікай строце, але сталоўка была пабудавана.

З першых-же дзён сталоўка зусім слаба разгарнула сваю працу, а варах мы маєм такое-ж становішча, якое было і да адчыненія сталоўкі. Заўсёды вілікай чарга цыгнецца па ўсіх сталоўцах. Справа добра не згатавана, мяса не амбываецца.

Вельмі часта ў сталоўку здаюць мяса хворай жывёлы, але на гэта ніхто належным чынам не реагуе.

Загадчы гэтай сталоўкі—ПІК—нідайна адносіца да свайг працы. Ён на сочыць за тым, каб спрод працоўнікаў сталоўкі была дружная спараванія праца. Заўважваюцца выпадкі хуліганства і антысэмітызму.

Неабходна зацікаўіцца становішчам сталоўкі з тым, каб затрачаныя сродкі не пашлі на вечер і пабудаванія сталоўкі сапраўды магла абслугоўваць патрабы працоўных.

А. Верас.

Хлеб і гарбата,— гарбата і хлеб

Усё студэнцтва Гомелю харчуюцца ў сталоўцы № 2, у якой так цесна, што студэнту приходзіцца па 2 гадзіны стаяць у чарзе, каб атрымаць сабе месца за столом. Яшчэ восеньню кірауніцтва ГЦРК абяцала некаторым навучальным установам развіць гарачыя абеды з мэтай зьнішчэння чарге і дарэмнай траты часу, але гэтае абліччыне ў жыцьці на было праведзена.

Пры Гом. Педтэхнікуме існуе буфет, у якім акрамя хлеба чамусці больш нічога няма. За ўесь красавік месяц буфет, у якім харчуюцца 250 чалавек студэнтаў, увечары і раніцай атрымаў на больш 5 кілограм каўбасы. Студэнты харчуюцца раніцай і вечарам толькі хлебам і гарбатай, іншы раз нават бяз цукру.

Здаецца, што ўжо час спыніц абліччыні і прыступіц да іх выкананія. Трэба належным органам зацікаўіцца становішчам харчаванья рыхтуючыхся кадраў і іх жыцьцем.

Брыгада Ярмак.



Як-бы, як бы затушыць запытаныне злое
Кадры гэтыя стварыны...
...Пліны ёсьць затое.

**

Справа з харчаваннем у Бобыльскай ШСМ абстайць на вельмі добра. Адпушчаныя на харчаванье сродкі рацыянальна не скрыстаўваюцца. За апошні час абеды зусім ня міняюцца. Сам загадчы школы мала цікавіцца становішчам харчаванья вучніў. Гэтым пытаннем трэба заніцца.

НОВЫ.

У містэчку Дукоры да гэтага часу існавала нейкая чайнай, але ў сучасны момант і яе закрылі. Кірасынкам няма дзе абедаць.

Сымілаўскі РВК аб гэтым забыўся. А васельніцтва патрабуе сталоўку.

ЦІМОХ ЛЯВІЦКІ.

Гомель-Кіеў-Днепрабуд

Усе экспурсаны-делегаты на Украіну—павінны прыехаць у гор. Гомель 15-га мая.

Парарад выезду:

Делегаты-экспурсанты гор. Менску выїжджаюць усе разам 14-га мая 12 г. 47 хв. ночы.

З бліжайшых дніў Менскай акругі ўзвесцікі экспурсіі прызначаюць у гор. Менск 14 мая, каб делегаты да делегатаў Менску.

Бабруйская делегація-экспурсія далучаецца да Менскай на ст. Барысав 15-га мая а 6-й гадзіне раніцою.

З усіх астатніх акруг дэлегаты-экспурсанты павінны выехаць з пакідзенымі разлікамі, каб у Гомелі быць 15-га мая, дзе ўсе ўзвесцікі ахвяруюць належныя дакументы. У Гомелі зварочвацца па пытаніні экспурсіі у АБ ЛКСМБ (рог Савецкай і Ленінскай вул.).

З Гомеля парадам экспурсія выїжджае 16-га раніцою.

Усім ўзвесцікам экспурсіі раім захапіць з сабою наступныя речі: пары білінзы, трусы, майку, ручнік, мыла, кубак і шляху маленькую падушку і лёгкое адзялле, акрамя гэтага—агульны штандарт і залік-нот, аловак. Усе гэта треба склацьці ў чынадані ўзвесцікі і зрабіць наклейку з сваім прозвышчам.

Пры сабе неабходна мець пасыпвядчыне асобы.

Экспурсійная камісія газеты «Чырвоная Зміна».

Аб кадрах нават і на думаюць

Беліца—вытворчы раін. Тут мы маём запалкаву фабрыку «Вэзуві», фанэрзавод «Чырвонае Хэмік» і інші. Гледзячы на вялікі рост прамысловасці, патрэбныя тэхнічныя кадры зусім не падрыхтавоўваюцца.

Нова Беліцкі РК ЛКСМБ аб іх і думаць на хоча. Треба адзначыць, што наогул з падрыхтвойкай кадраў спраў абстайць дрэнна. Ячэйкі на мясцох зусім не займаюцца тай справай. Організація вытворчы гурткі комісаміцы не наведваюцца, а наадварот—падрыхтавоўваюцца працу. Прэкладам, у гуртку на «Колектыўнай працы» ніколі не зайдзе жыши комісамольца. Такое становішча і на «Вэзуві». Такі адносінам павінен быць пакладзен канец.

В. М.

3-ы плякаты і два сходы

Агляд грамадзкага харчаванья праходзіць міма сталоўкі № 1 (Менск). Браўнікі абіжаваліся трох плякатамі і двумі сходамі, на якіх прысутнічала толькі 15 чалавек. Месячнік агляду не знашоў адбітку ў штодзённым жыцьці і працы. На палепшанье абедаў,



— А пляваць я хачу на ўсянія агляды... Выдумалі!

хуткасць падачы і патаненне іх ніхто не звяртае ўвагі.

Чарга ў кафу, чарга на месца, чарга ў буфат. Завальванне бруднай пасудаю сталоў, пядобраікасныя абеды, грубы адносіны пеканіторых буфетчыкаў і офиціянтаў—гэтыя факты красамоўна гавораць, абы тым, што агляд грамадзкага харчаванья не закрануў гэтую сталоўку. Выпадак антысэмітызму з боку офиціянта Чыжа гаворыць абы тым, што як мясцом, так і адміністрацыя не видуць культурна-выхаваўчай працы спрод абслугоўваючага персаналу сталоўкі. Треба зараз-же аздаравіць і праверыць склад працаўнікоў сталоўкі № 1, а таксама выправіць памылкі ў спраце агляду грамадзкага харчаванья.

Піла.

Па 30, 40 хвілін у чарзе

Уся праца па грамадзкому харчаванью ў Мозыры зводзіцца да агульных разважсаньняў і плянаваў: Вывешаюцца ад'явы, выпрацоўваюцца расклады, але прайшло ўжо шмат часу, а пункты плянаваў засталіся на ад'явах. Бываюць выпадкі, што сталоўкі адчыніяюцца пазнейнай назначанага часу, гарачых сьнеданінай ніколі не застанеши. Каб атрымаць шляху гарбаты, трэба стаяць у чарзе па 30 або 40 хвілін, у выніку чаго студэнты вельмі часта спяшаюцца на лекцыі.

Неабходна наладзіць працу ў сталоўках так, каб было магчыма наслідніцтву карыстніца грамадзкім харчаваннем, а студэнтам, якія харчуюцца ў сталоўцы, нормальна вучыцца.

Ц. Верасень

Новыя школы

Балегія Наркамасветы западаў сетьцу і норму прыёму ў вучальныя установы БССР 1930-31 год. Дадаткова ў сетку: Тэатр Рабочай Моладзі, Тэатральны Тэхнікум на 80 вёл, курсы музычных інструменту на 60 чалавек, школа съезда на 50 чалавек, 10 вячэрніх чынных універсітатаў, школа на 60 чалавек, 10 сінус-калагасных універсітатаў адным пад'естытуце ў Віцебску і Магілёве.

ПАВЕДАМЛЕНЬІ

— Фрунзэўскі РК ЛКСМБ, маю 5 гада. 30 хвілін увечары памяшканія ФРК ЛКСМБ дзеца сход колектыву паводле падрыхтаванія.

Дом Пісмененіні

13 мая даклад дацэнта Бел. Дз. Універсітату Саусуна на тэму «Проблема літаратурнага стылю»

ПРАУДЕНЦЫ

ПАСЛЯ ДАКЛАДУ АБМЕН ДУМКА

Запрашоўца пісмененіні, кавоўцы працаўнікі, студэнты, чыноўнікі, пікаўцы пытаньнем.

Пачатак а 8 гадзіні.

Уваход вольцы.

ПРАУДЕНЦЫ

Рэдакцыя газеты «Савецкая Беларусь» супольна з Цэнтральнай камісіяй па агляду грамадзкага харчаванья і сацыяльна-бытавым сектарам ЦСПСБ

СКЛІКАЕ

НАРАДУ

на пытаньню аб вырабе абстадзівання для фабрык-куханій і сталовак.

На гэтую нараду запрашоўца працтаванікі—адказныя працаўнікі на наступных установах і организацій:

Белкоопсаюзу, Белхлебад'яднанія, НКПрацы, МЦРК, Селгаснабу, камісіі па палепшан